

■ На кантролі

Адкуль бяруцца страты

У Камітэце дзяржкантролю Гродзенскай вобласці звярнулі ўвагу на праблемы ў будаўнічай галіне

Летась будаўнічая сфера вобласці ўпершыню спрацавала са стратамі — амаль на 11 млн рублёў. На Гродзеншчыне больш за 800 будаўнічых арганізацый, а вось уклад іх у агульны кацёл рэгіёна з кожным годам зніжаецца. Калі тры гады таму доля будаўнічай галіны ў валавым рэгіянальным прадукце складала 15%, то за першы квартал сёлета — толькі 9%. У значнай меры гэта звязана з ростам колькасці стратных прадпрыемстваў. Зараз іх налічваецца паўсотні. Хоць нядаўна ў гэтым спісе значыліся адзінкі.

У першую чаргу кантрольны орган непакоіць жыллёвае будаўніцтва. Часта здараецца, што здача дамоў зацягваецца, а заданне выконваецца не ў поўным аб'ёме. Але і той фонд, што ўведзены ў строй, не заўсёды ўдаецца прадаць. Так, у абласным цэнтры 1300 кватэр нерэалізавана, хоць чарга на жыллё складае 33 тысячы чалавек, а кошт квадратнага метра самы нізкі ў краіне — 690 рублёў у сярэднім па вобласці. Цяпер у рэгіёне ўзводзіцца 48 шматкватэрных дамоў.

Не прымаюцца дастатковыя меры па экспарце будаўнічых паслуг. Гэта датычыцца ў асноўным мясцовых арганізацый. Так, за першы квартал тэмپ росту экспарту склаў 76% пры плане 117%.

У Камітэце адзначаюць нізкую канкурэнтнасць будаўнікоў Гродзенскага рэгіёна, якія ў некаторых выпадках не прымаюць удзел у тэндарах.

У той жа час не рэдкасць — завышэнне кошту будаўнічых работ. За мінулы год гэта лічба склала 900 тыс. рублёў. Амаль палова згаданай сумы выяўлена на будаўніцтве аўтадарогі ў Астраўцы.

Ёсць нараканні і на якасць — аб'ект толькі здадзены, а яго ўжо трэба рамантаваць. Такі падыход да работы недапушчальны, падкрэслілі ў Камітэце, і ён будзе паўсюдна карацца, як і неэфектыўнае расходаванне бюджэтных сродкаў пры закупцы абсталявання, сыравіны ў пасрэднікаў. Штрафныя санкцыі за мінулы год склалі 340 тыс. рублёў. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута каля 100 чалавек.

Міхаіл ПЕТУХ, старшыня Камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Гродзенскага аблвыканкама:

— Праблемы ў галіне залежаць не толькі ад унутраных, але і ад знешніх фактараў. Напрыклад, заданні па экспарце паслуг даводзяцца высокія — 300—350 млн долараў. Сёлета мы павінны ўвесці 450 тыс. кв. м жылля, гэта больш, чым у іншых рэгіёнах краіны. Гродзенскія будаўнікі паступова на-

рошчаюць прадукцыйнасць працы.

Разам з тым увядзенне некаторых аб'ектаў зацягваецца з-за адсутнасці фінансавання. Развіццё галіны стрымлівае вялікая дэбіторская запаванасць. Асабліва гэта датычыць будаўніцтва аб'ектаў на сяле.

Сяргей ПУЗАКО, галоўны інжынер ААТ «Гроднапрамбуд»:

— Стан новабудовы не заўсёды залежыць напрамую ад будаўнікоў. Бо задзейнічана многа інстанцый. Першае, гэта праект, які часам карэктуюцца ў ходзе работ. Вялікую ролю ў канчатковым выніку адыгрывае і якасць будаўнічых матэрыялаў, якія паступаюць ад вытворцаў. Калі ёсць брак, мы вымушаны адпраўляць назад, што стрымлівае ход работ.

Анатоль ДАРОЖКА, старшыня Камітэта дзяржкантролю Гродзенскай вобласці:

— Развіццё будаўнічай галіны стрымлівае недасканаласць заканадаўства. Таму Камітэт дзяржкантролю Гродзенскай вобласці накіраваў 22 прапановы па ўнясенні змяненняў у нарматыўна-прававыя акты, што дазволіць палепшыць дзейнасць будаўнічых арганізацый.

Маргарыта УШКЕВІЧ,
margo@zviazda.by

■ Падпіска-2017

СУСТРЭНЕМСЯ НА МІНШЧЫНЕ!

Лета — пара адпачынкаў, а для нас чэрвень — час прыемных сустрэч са сваімі чытачамі. Дакладней, працяг шпацыру па роднай Беларусі, каб завітаць у госці да людзей, для якіх «Звязда» — гэта не проста газета, а насамерч часцінка душы. У гэтым мы з вамі аднадумцы. Таму вельмі важна падчас такіх сустрэч пачуць падказкі і парады, каб зрабіць нашу газету яшчэ лепшай.

Сёння мы далучымся да абласной акцыі і завітаем на Міншчыну, прычым прыедем да сваіх чытачоў адразу ў некалькі рэгіёнаў. Дзень падпісчыка газеты «Звязда» адбудзецца ў адзін час — з 11 да 14 гадзін — на Бярэзінскім, Дзяржынскім, Клецкім і Барысаўскім раённым вузлах паштовай сувязі, а таксама на Жодзінскім гарадскім аддзяленні паштовай сувязі №1. Традыцыйна ўсім, хто падпішацца, — адметныя падарункі. Завітвайце — даўно не бачыліся!

■ Надвор'е

У сярэдзіне тыдня пасвяжэе

Па інфармацыі Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя ў сераду ўжо стане свяжэй. Чакаюцца кароткачасовыя навалынічныя дажджы і парывісты вецер. Тэмпература ноччу +10—16 °С, па паўночным захадзе +7—9 °С, днём ад +16 °С па поўначы да +25 °С па поўдні краіны.

У чацвер ноччу ў паўночна-ўсходніх раёнах, днём пераважна па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, днём магчымы навалыніцы. Тэмпература ноччу +6—13 °С, днём +16—23 °С.

Далей з паўднёвага захаду Еўропы пачне паступаць больш цёплае, але па-ранейшаму насычанае вільгацю паветра, тэмпература зноў пачне паступова павышацца.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by

СВЯТА — ТАТАМ, ЗАДАВАЛЬНЕННЕ — УСІМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Займаючыся з дзецьмі, атрымлівайце ад гэтага асалоду, а не рабіце гэта проста таму, што так трэба. Ведайце, што сніцца вашым малым, як завуць іх сяброў і любімыя цацкі, — дала наказ татам **Ірына АЛЬХОУКА, старшыня міжнароднага грамадскага аб'яднання «Гендарныя перспектывы».**

Падчас свята **старшыня праўлення РДГА «Клуб львоў» Вячаслаў ШЧЭРБА** ўзнагародзіў актывістаў арганізацыі, адданных справе прапаганды бацькоўства, ганаровымі граматамі. Ён таксама ўручыў пасведчанні мадэратараў татам, якія паспяхова прайшлі курс заняткаў у тата-школах, якія «львы» праводзяць для ахвотных навучыцца быць бацькамі і матываваць на гэта іншых:

— Прыемна бачыць, што мерапрыемства выклікае цікавасць. Пяць гадоў таму, калі мы ўпершыню арганізавалі такое свята, спадзяваліся, што яно стане досыць маштабным, масавым і цікавым. Вельмі прыемна, што сёння яно пакрысе ўбудовваецца ў шэраг традыцыйных гарадскіх, рэспубліканскіх свят і стварае дадатковую магчымасць сем'ям правесці разам час.

Музычныя падарункі прысутным падрыхтавалі дзіцячыя калектывы сталіцы і зоркі эстрады. Госці свята змаглі стаць таксама яго ўдзельнікамі. Спартыўныя і сямейныя спартыўныя конкурсах і правяралі свае веды ў віктарыне, якую арганізавалі супрацоўнікі мінскай дзіцячай бібліятэкі №3 імя Гайдара. Самыя маленькія малывалі на асфальце і ўпрыгожваліся аква-

грымам. Старшакласнікі атрымалі карысную інфармацыю ад супрацоўнікаў Цэнтра прафарыентацыі, а бацькі раіліся з урачом-валеолагам, спецыялістамі па здаровым ладзе жыцця і сямейным псіхалагам. Будучыя таты змаглі нават патрэніравацца ў правільным спавіванні на ляльках і, зразумела, атрымаць шмат віншаванняў і цёплых слоў.

Ірына ДУДКА, намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама, пажадала татам «здараў, натхнення і сіл спраўляцца з энергіяй дзяцей, быць абаронцамі і надзейнымі сябрамі малых».

Тыя, хто ахвяраваў не менш за пяць рублёў на дабрачынную акцыю «У дапамогі няма перашкод», змаглі паўдзельнічаць у латарэі і атрымаць падарункі. Сярод прызоў былі не толькі кружкі з эмблемай «Клуба львоў»,



Яўген ГУТАРОВІЧ, чатырохкратны чэмпіён Беларусі па веласпорце, з дачкамі Віялетаі, Эвелінай і паўгадовым сынам Сашам.



Фота Надзеі БУЖАН.

а і 17 сертыфікатаў на сямейны адпачынак у боўлінгу, дэльфінарыі, катанні на квадрацыклах і іншыя.

Хтосьці трапіў на свята выпадкова, проста гуляючы па парку, хтосьці прыйшоў мэтанакіравана, але ўсе аднолькава атрымалі задавальненне.

Аляксандр з 4-гадовым сынам Арцёмам даведаўся пра свята з рэкламы і вырашыў наведацца ў парк Горкага:

— Практычна штодня займаюся з дзіцем, а ў свае выходныя стараюся з сынамі рабіць мужчынскія дні, калі мы з ім гуляем удвух і без усялякіх свят. А сённяшнюю ініцыятыву я цалкам падтрымліваю.

Яўген ГУТАРОВІЧ, майстар спорту міжнароднага класа па веласпорце, чатырохкратны чэмпіён Беларусі з жонкай Вольгай,

дочкамі Віялетаі і Эвелінай і паўгадовым сынам Сашам завітаў на свята, каб падтрымаць старэйшую дзяўчынку. Яна была адной з юных спявачак, якія стваралі настрой гасцям мерапрыемства:

— Нарэшце мы ўсёй сям'ёй выбраліся ў горад адпачыць, бо гэта рэдка магчыма праз заняцасць. Разам праводзіць выхадныя не заўжды атрымліваецца. А пакуль я займаўся спортам, увогуле пастаянна на спаборніцтвах быў у такія дні, цяпер навісьцеваю. Сёння дачка стварае свята для ўсіх бацькоў, і я не мог гэта прапусціць.

Вячаслаў ЛЯВОНЧЫК з 4-гадовай Міраславай не толькі прыйшоў на свята, а і ўдзельнічаў у конкурсе на веданне дзіцячых песень. Дзяўчынка нават падрыхтавала верш пра тату, аднак са сцэны яго прычытаць не ўдалося, таму літаратурны дэбют адбыўся эксклюзіўна для карэспандэнта «Звязды».

— Кожны дзень па пайдня бываю з дачкой, таму што заўжды працую ў другую змену, і ўвесь астатні вольны час таксама прысвячаю ёй, — прызнаўся Вячаслаў.

У дзясятках краін Дзень таты ўжо атрымаў афіцыйны статус. У Беларусі пра гэта пакуль мараць і працягваюць святкаваць. Разам з тым, па сведчанні Цэнтра сацыяльных і палітычных даследаванняў БДУ, 43,7% беларусаў выступаюць за прызнанне Дня бацькі афіцыйным святам, а Аляксандр Румак, намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны, адзначаў, што Нацыянальным планам па забеспячэнні гендарнай роўнасці на 2017—2020 гады прадугледжана прапрацаўка заснавання Дня таты.

Ірына СІДАРОК. sidarok@zviazda.by

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ЗАЎТРА БЫЛА ВАЙНА

У Брэсце плануецца маштабна адзначыць 76-ю гадавіну пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Больш за два дзясяткі дэлегацый з розных гарадоў СНД выказалі намер прыехаць у Брэсцкую крэпасць. Усяго чакаецца больш за дзве тысячы гасцей.

Мерапрыемствы пачнуцца ў другой палове дня 21 чэрвеня. На пешаходнай вуліцы Савецкай пройдзе рэканструкцыя апошняга мірнага вечара. Людзі ў адзенні ўзору 30—40 гадоў будуць гуляць па вуліцы, танцаваць пад музыку гарадскога духавога аркестра.

А ў тры гадзіны ночы 22-га на плошчы Цырыманіялаў Брэсцкай крэпасці пачнецца мітынг-рэквіем з удзелам кіраўніцтва вобласці і горада, ветэранаў, гасцей. І ўжо а пятай раніцы на Заходнім форце рэканструктары адновяць карціну захопу і абароны. На гэты раз сюды прыедуць нават удзельнікі ваенна-гістарычных клубаў з Японіі і Кітая.

Гарадскія музеі падрыхтавалі шэраг выставак, якія разгорнуцца па вуліцы Савецкай. Фотадакументальная экспазі-

цыя Музея гісторыі горада Брэста атрымала назву «Заўтра была вайна».

Святлана ЯСКЕВІЧ. yackevich@zviazda.by

КРАНАЎШЧЫК ВЫПАЎ З КАБІНЫ

У Пінску ратавальнікі дапамаглі спусціцца на зямлю мужчыну, які выпаў з крана.

Выклік супрацоўнікам МНС паступіў ранкам: на тэрыторыі ЗАТ з крана на пляцоўку ўпаў чалавек, патрэбна дапамога.

На месцы ратавальнікі ўбачылі, што на пляцоўцы партальнага крана-лесапалугчыка вежавага тыпу (самаходны на рэйкавым хаду) на ўзроўні дзесяці метраў ляжыць чалавек. Работнікі хуткай медыцынскай дапамогі праводзілі яго агляд, неабходна была дапамога ў спуску пацярпелага з вышыні. Што і было зроблена пры дапамозе ўніверсальнай складной шыны: мужчыну 1962 года нараджэння апусцілі ўніз і перадалі медыкам. З траўмамі рознай ступені цяжкасці пацярпелага шпіталізавалі ў рэанімацыйнае аддзяленне раённай бальніцы, стан яго цяжкі. Папярэдне ўстаноўлена, што мужчына сарваўся пры пад'ёме ў кабінку кранаўшчыка.

СМЯРОТНЫ СКАЧОК З ВЫШЫНІ

У пасёлку Сосны ў выніку скачка з пляцоўкі трубы кацельні, размешчанай на вышыні 70 метраў, загінуў малады чалавек 1990 года нараджэння. Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік СК Юлія Ганчарова, каля 16 гадзін роўнджампер упаў на зямлю на вахах у відавочцаў.

Упраўленне Следчага камітэта па Мінску завяло крымінальную справу па ч.1 арт.144 («Прычыненне смерці па неасцярожнасці») КК Беларусі ў дачыненні да мужчыны, індывідуальнага прадпрымальніка, які займаецца арганізацыяй роўнджампінга.

Следчыя правялі агляд месца здарэння з прыцягненнем спецыялістаў МНС і Дзяржаўнага камітэта судовых экспертаў. Прызначана судовая-медыцынская экспертыза.

З месца здарэння канфіскаваны абсталяванне і рыштунак, якія выкарыстоўваліся для арганізацыі скачка. Дאпытваюцца сведкі. Арганізатар скачка затрыманы, з ім працуюць следчыя.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by